



ІНТЭРАКТЫЎНАЯ
ВАНДРОЎКА
Ў ДУДУТКІ

5

ГУКІ КЛАСІКІ
КАЛЯ МІНСКАЙ
РАТУШЫ

8



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

14

ЛІПЕНЯ 2018 г.

СУБОТА

№ 133 (28749)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Андрэй КОЦІК,
намеснік генеральнага
дырэктара
БА «Беларуснафта»:**

«Беларуснафта» стала дзяржаўным апэратарам па стварэнні ў краіне зараднай сеткі для электрамабільў, да 2024 года кампанія сфарміруе разгалінаваную электрараднаю сетку. Ужо да канца 2018 года сетка электрарадак «Беларуснафты» павялічыцца да 100 станцый. Больш за 40 з іх з'явіцца ў сталіцы. У 2019 годзе ўладальнікі электрамабільў змогуць бесперашкодна перасякаць тэрыторыю Беларусі па ўсіх напрамках асноўных аўтамагістраляў, а да 2024 года кампанія накрыве краіну разгалінаванай электрараднай сеткай, забяспечыўшы транзіт электратранспарту па беларускіх дарогах».

З ЦЕПЛЫНЁЙ ДА КОЖНАГА



Аляксандр Лукашэнка ўручае спецыяльную ўзнагароду «Праз мастацтва — да міру і ўзаемаразумення» спявачцы Розе Рымбаевай.

На «Славянскім базары» заўсёды пануе ўнікальная атмасфера міжнацыянальнай дружбы



Аб гэтым гаварыў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні на цырымоніі адкрыцця XXVII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Ён дадаў, што такое сяброўства існуе па-за дзяржаўнымі межамі, па-за палітычнымі і рэлігійнымі поглядамі і перакананнямі, а сам фестываль служыць самым высакародным мэтам.

«З году ў год наш «Славянскі базар» напаўняе летняе жыццё гэтага славянскага горада Віцебска музычнымі рытмамі, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Ператварае пейзажы горада над Дзвіной у вялікую творчую майстэрню, дзе мастакі адкрываюць для нас свет старажытных і сучасных традыцый народнага мастацтва».

Паводле яго слоў, мінулае і сучаснае не толькі ў культуры, але і ў лёсе людзей сплятаюцца тут разам, робяць гэтую падзею блізкай для ўсіх, хто разумее прыроду духоўнай роднасці, ведае свае карані і шануе нацыянальную спадчыну.

СТАР. 2



Фота БелТА.

Дары лесу

«ЗА ДВА ТЫДНІ ЗАРАБІЎ 1400 РУБЛЁЎ»

Як працуюць нарыхтоўшчыкі чарніц у сезон

«Сплю па пяць гадзін на суткі. Максимум. Мінулай ноччу толькі тры з паловай паспаў», — прызнаецца загарэлы Анатоль ГАРБАЦЭВІЧ. Мужчына жыве ў Беразіне і кожнае лета працуе нарыхтоўшчыкам. Уладкоўваецца па дагаворы падраду ў райспажыўтаварыства і ездзіць па вёсках скупляць у людзей ягады і грыбы. Цяпер тавар нумар адзін — чарніцы. Па якой цане іх прымаюць сёлета, ці шмат можна зарабіць на дарах лесу і куды прадаюцца беларускія чарніцы — у нашым рэпартажы.



Машыны кааперацыі чакаюць людзей на выхадзе з лесу.

Ураджайны год

На чырвоным бусе Анатоль аб'язджае раён. Маршрут на сёння — 120 кіламетраў. Яшчэ ў шэсць раніцы завёз зборшчыкаў у лес пад вёскай Гацец, у гадзіну паедзе забіраць. «Таксое» бясплатна, але з умовай, што ягады здадуць яму. Кажы, што за гэты час людзі па 15—16 кілаграм чарніц у ведро выносяць.

— Мы нашых зборшчыкаў цэнім і аберагаем. Нарыхтоўшчыкаў жа шмат — людзі могуць да іншых пайсці, — заўважае Анатоль. І ўспамінае, як аднойчы вяскоўцам маскітныя сеткі купляў: столькі мошак у лесе развялося, што не было паратунку.

СТАР. 4



КОРАТКА

• Пасяджэнне Савета міністраў унутраных спраў СНД пройдзе 19—21 ліпеня ў Баку.

• Міністэрства інфармацыі Беларусі абмежавала доступ да 12 інтэрнэт-рэсурсаў за распаўсюджванне інфармацыі аб продажы наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсараў і аналагаў.

• Камітэт міністраў Савета Еўропы падоўжыў Белакежскай пушчы Еўрапейскі дыплом для ахоўных тэрыторый на 10 гадоў.



• Гродзенскія пагранічнікі за тыдзень затрымалі амаль тры дзясяткі парушальнікаў граніцы.

ISSN 1990 - 763X



18133>

9 771990 763008